



«Арганіка» ў законе



Ці ёсць нагода
для крыўды?



Прырода
чакае гасцей

ПРАДАЦЬ СВАЁ МАЛАКО І ЗАСТАЦЦА Ў ВЫЙГРЫШЫ



Фота Анатоля КІШЧУКА.

Здымак носіць ілюстрацыйны характар.

У НАШАЙ краіне заўсёды імкнуліся ўдзяляць увагу развіццю асабістых падсобных гаспадарак, заахвочваць — асабліва ў апошні час — прадпрымальніцкую ініцыятыву на вёсцы. Разам з тым для некаторых грамадзян застаецца незразумелай

сітуацыя з рэалізацыяй свайго малака дзяржкампаніяў. Цікавіць людзей, чаму ў адной вобласці закупачная цана большая, чым у другой, а некаторыя прадпрыемствы наогул не ажыццяўляюць закупку. Мы пастараліся разабрацца ў гэтым пытанні.

УЛАСНЫ ДОСВЕД

ПАЧНІ З СЯБЕ

Саветы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання насамрэч вельмі эфектыўная форма работы з насельніцтвам. Актывісты здольны разварушыць нават самых лянівых. Але межаў для дасканаласці, як той казаў, няма. Што і было пацверджана падчас пасяджэння прэзідыума Магілёўскага гарсавета.

Спартыўная пляцоўка за свае грошы

Знаходзяцца сярод нас і такія шчодрыя жыхары, аб чым паведаміла старшыня мікразоны № 1 г. Магілёва Ганна ЦАРАНКОВА, яна ж намеснік дырэктара сярэдняй школы № 40. Да справы дэпутат падыходзіць творча — гэта, напэўна, і падкупляе насельніцтва. Справаздачу сваю падрыхтавала ў выглядзе відэароліка. Убачанае ўражвае: чыстыя сцяжынкі, абкошаныя ўзбочыны, пафарбаванае дваровае абсталяванне, шмат кветак. Ганна Царанкова запэўнівае, што гэта прыгажосць зроблена пры непасрэдным удзеле насельніцтва. Ёсць і яшчэ шмат чаго такога, што не сорамна паказаць.

ЗВЯЗДА

Ганна Анатолеўна лічыць, што найбольш актыўная форма прыцягнення людзей — інфармаванне праз газету, улеткі, тэлебачанне, сацыяльныя сеткі. Вельмі станоўчы вынік даюць сустрэчы з дэпутатамі, і школа № 40 з'яўляецца цэнтрам для такіх сустрэч. Людзі гэта добра ведаюць і ідуць.

Ёсць нават рэцэпт работы з найбольш капрызлівымі, тымі, хто прывык трымацца ўбаку ад агульных праблем. «З імі трэба спачатку перагаварыць сам-насам, а потым запрасіць на агульны сход», — падказвае псіхалагічны прыём старшыня мікразоны.

Падзяка за ўвагу

Аляксандр ПІКУЛЯ, старшыня мікразоны Падміколле-Падгорная, вядомы ў горадзе сваёй актыўнай і прынцыповай пазіцыяй. Грамадскай дзейнасцю займаецца 14 гадоў. Пад яго непасрэдным кантролем сем вуліц, восем завулкаў, манастыр і іншыя сацыяльна значныя аб'екты. Ён патрабавальны не толькі ў адносінах да камунальнікаў і ўсіх тых, ад каго залежыць дабрабыт насельніцтва. З жыхарамі, якія не жадаюць улічваць грамадскія інтарэсы, ён не менш строгі. І каб ніхто не расслабляўся, наладзіў рэгулярны кантроль.

У Магілёве вырашалі, як узмацніць ролю органаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання



Аляксандр ПІКУЛЯ — старшыня з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй.